

Ludwig Lazarus Zamenhof,

Сэрца, цішэй!

*tradukita de Людмила Сильнова*

Сэрца, цішэй! Не  
стукай так  
трывожна,  
Не выскачы,  
балеснае, з  
грудзей!  
Так лёгка ўжо  
цябе стрымаць  
няможна.  
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля  
нястомнай працы  
у перамогу верыцца  
лягчэй.  
Даволі! супакойся  
ад біцца ты!  
Сэрца, цішэй!

...

Ludwig Lazarus Zamenhof,

О сердце

*tradukita de Замятин*

О сердце, не  
стучи ты так  
тревожно!  
Ты из груди не  
рвись теперь  
долой!  
Уж мне сдержать  
себя едва  
возможно,  
О, сердце, стой!

О, сердце, стой!  
В такое ли  
мгновенье,  
затратив труд, я  
проиграю бой?  
Довольно же! Уйми  
своё биенье!  
О, сердце, стой!

...

Ludwig Lazarus Zamenhof,

О моё сердце

*tradukita de Соломон Высоцкий*

О моё сердце, не  
стучи тревожно,  
не вырывайся из  
моей груди!  
Поверь, сдержаться  
больше  
невозможно.  
О моё сердце,  
погоди!

О моё сердце!  
Столько лет  
горенья...  
Но разве не победа  
впереди?!

Довольно! Успокой  
своё биенье!

О моё сердце,  
погоди!

...

Ludwig Lazarus Zamenhof,

O Herze mein

*tradukita de Manfredo Ratislavo*

O Herze mein, ich höre  
dich fast schlagen!  
Es sprengt mir meine  
Brust! Könnt' es denn  
sein,2)  
Daß du am Ende mir  
willst gar verzagen,  
O Herze mein?

O Herze mein, ich will es  
endlich wagen!  
Soll alle Müh' umsonst ge-  
wesen sein?  
Sei ruhig nun und laß das  
laute Schlagen,  
O Herze mein!

...

<i>Traduko de la Esperanta poemo "Ho, mia kor"</i> de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF ( <i>Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14</i> ) en la Belorusan de Людмила Сильнова.	<i>Traduko de la Esperanta poemo "Ho, mia kor"</i> de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF ( <i>Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14</i> ) en Esperanton de Замятин en 1905.	<i>Traduko de la Esperanta poemo "Ho, mia kor"</i> de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF ( <i>Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14</i> ) en Esperanton de Соломон Высоковский.	<i>Traduko de la Esperanta poemo "Ho, mia kor"</i> de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF ( <i>Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14</i> ) en la Germanan de MANFREDO RATISLAVO ( <i>Manfred Retzlaff, Stettiner Str. 16, D-59302 Oelde, Germanio, *1938-11-04</i> ) en 1998-08-14.
Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)	Arg-129-896 (2008-04-28 09:53:14)	Arg-129-904 (2008-04-28 10:15:24)	IZ-B2a / Arg-129-254 (2004-01-07 08:31:53)
Tiu ĉi traduko estas kopiiita el la retejo <a href="http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm">http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm</a> .	Prenita el la retejo <a href="http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm">http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm</a> .	Prenita el la retejo <a href="http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm">http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm</a> .	Germanigita je la 14.08.1998 de Manfredo Ratslavo laŭ la origina internacialingva teksto de Ludoviko Lazaro Zamenhofo. Frei ins Deutsche übersetzt von Manfred Retzlaff am 14.08.98 nach dem Originaltext von Ludwig Lazarus Samenhof.